




## БЕЛАРУСКІ АЛФАВІТ

Літара	Назва літары	Літара	Назва літары
<b>А а</b>	а	<b>П п</b>	пэ
<b>Б б</b>	бэ	<b>Р р</b>	эр
<b>В в</b>	вэ	<b>С с</b>	эс
<b>Г г</b>	гэ	<b>Т т</b>	тэ
<b>Д д</b>	дэ	<b>У у</b>	у
<b>Е е</b>	е	<b>Ў ў</b>	у нескладовае
<b>Ё ё</b>	ё	<b>Ф ф</b>	эф
<b>Ж ж</b>	жэ	<b>Х х</b>	ха
<b>З з</b>	зэ	<b>Ц ц</b>	цэ
<b>І і</b>	і	<b>Ч ч</b>	чэ
<b>Й й</b>	і нескладовае	<b>Ш ш</b>	ша
<b>К к</b>	ка	<b>Ы ы</b>	ы
<b>Л л</b>	эл	<b>Ь ь</b>	мяккі знак
<b>М м</b>	эм	<b>Э э</b>	э
<b>Н н</b>	эн	<b>Ю ю</b>	ю
<b>О о</b>	о	<b>Я я</b>	я

**Праспявайце**, калі ласка, назвы літар на матыў песні «Падмаскоўныя вечары» (сл. М. Матусоўскага, муз. Салаўёва-Сядога).





**Алфавітам** або **азбукай** называюцца ўсе літары мовы, якія размешчаны ў пэўным парадку. У беларускім алфавіце 32 літары. Кожная літара мае сваю назву. Літары мы пішам і бачым. У беларускай мове ёсць асаблівыя спалучэнні літар **дж** (дэжэ) і **дз** (дэзэ), дзе дзве літары абазначаюць адзін гук. Акрамя таго выкарыстоўваецца надрадковы графічны знак « ' » (апостраф). Яшчэ кропкі над **Ё ё** ставяцца абавязкова.

1. Запішыце, калі ласка, «суседзяў» літары ў алфавіце.

	в	
--	---	--

	у	
--	---	--

	ч	
--	---	--

	н	
--	---	--

2. Працягніце, калі ласка, рады. Запішыце ў кожным яшчэ па тры літары.

а, б, в, г, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_.


ж, з, і, й, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_.

н, о, п, р, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_.

ў, ф, х, ц, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_.

ь, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_.





4. Устаўце, калі ласка, раздзяляльныя знакі: Ъ  
ці апостраф ('). Падзяліце словы для пераносу.

Міл\_\_янер, пад\_\_езд, раз\_\_яднаць,  
Савел\_\_еўна, Васіл\_\_евіч, бязрыб\_\_е,  
біл\_\_ярд, з\_\_явіўся, Юр\_\_еў, вал\_\_еры,  
павіл\_\_ён, Іл\_\_я, пад\_\_еў, Загор\_\_е,  
п\_\_ю, аб\_\_ём, раз\_\_юшаны, пад\_\_ёмны,  
вераб\_\_і, пад\_\_ехаў, л\_\_ецца, пал\_\_ю,  
кур\_\_ер, батал\_\_ён, аб\_\_ява, паб\_\_еш,  
Вол\_\_га, мадэл\_\_ер, бур\_\_ян, кап\_\_ё,  
з\_\_езд, Юр\_\_еўна.

5. Адгадайце, калі ласка, загадкі. Запішыце  
адгадкі. Устаўце прапушчаныя літары. Пад-  
крэсліце літары, паміж якімі яны стаяць.

Ног не маю, а іду,  
рук не маю, а б\_\_ю. (\_\_\_\_\_)

Адзін л\_\_е, другі п\_\_е,  
трэці зелянее і расце.

(\_\_\_\_\_)

Зімою хаваюся,  
вясною з\_\_яўляюся,  
летам весялюся,  
восенню спаць кладуся. (\_\_\_\_\_)

Сям \_\_\_ я душ трыста і багата,  
ды ўсяго два локці хата. (\_\_\_\_\_)

Болей б \_\_\_ ём — ён лепей скача,  
не сярдуе і не плача. (\_\_\_\_\_)

*Адгадкі:* мяч; рака; гадзіннік; вулей;  
дождж, зямля, расліна.

**6.** Адкажыце, калі ласка на пытанні, складзіце з  
разрозненных літар адказы і запішыце.

Як называецца чарвяк, які жыве ў са-  
жалках, азёрах і, прысмоктваючыся да цела  
жывёл, корміцца іх крывёй?

--	--	--	--	--	--	--	--

а, п, ', ў, я, к

Як называецца ўваход у шматкватэрны  
дом?


--	--	--	--	--	--	--	--

д, п, ', а, е, д, з

### *Праверце сябе!*

**1.** Закрэсліце, калі ласка, лішні знак у дужках.  
Растворыце свой выбар.

З(ь, ' )езд, з(ь, ' )ява, Іл(ь, ' )я, пад(ь, ' )езд,  
сузор(ь, ' )е, Авяр(ь, ' )ян, паштал(ь, ' )ён,



Загор(ь, 'е, пер(ь, 'е, сям(ь, 'я, надвор(ь, 'е,  
пад(ь, 'еў, міл(ь, 'янер, Васіл(ь, 'евіч,  
вал(ь, 'еры, біл(ь, 'ярд, Юр(ь, 'еў, з(ь, 'езд,  
бязрыб(ь, 'е, раз(ь, 'юшаны, аб(ь, 'яднаў,  
біл(ь, 'ярд, пад(ь, 'ёмны, Юр(ь, 'еўна,  
аб(ь, 'ём, вераб(ь, 'і, пад(ь, 'ежаў, л(ь, 'ецца,  
Дар(ь, 'я, павіл(ь, 'ён.

2. Устаўце, калі ласка, раздзяляльныя знакі: **ь** ці апостраф ('). Падзяліце словы для пераносу.

Сур\_\_ёзны, Анатол\_\_евіч, міл\_\_ён,  
грыл\_\_яж, аб\_\_ём, атэл\_\_е, вал\_\_ер,  
бур\_\_ян, выслоў\_\_е, Дар\_\_я, кал\_\_е,  
шчаў\_\_е, Генадз\_\_евіч, з\_\_есці, аб\_\_езд,  
Анан\_\_еў, нал\_\_ю, здароў\_\_е, пад\_\_езд,  
міл\_\_янер, павіл\_\_ён, Іл\_\_я, пад\_\_еў,  
Загор\_\_е, пад\_\_ёмны, аб\_\_ём, аб\_\_едкі,  
раз\_\_юшаны, Юр\_\_еўна, бул\_\_дозер,  
Марэс\_\_еў, салаў\_\_і, Ул\_\_яна, з\_\_ежаў,  
зал\_\_еш, сям\_\_я.

Расфарбуйце, калі ласка, зорачку  
ў адпаведны колер святлафора.

